

Сала

Алена Ціхановіч

Праапэравалі адну жанчыну. Сказаў ёй доктар *сала* ня есьці. А яна: „Нашто ж мне, доктар, тады жыць, каб скварачкі ня зъесьці?“

„Бяз бульбы і бяз *сала* куса няма яды для беларуса“, „Выпі чарку, зъеж скварку“ — у гэтым разуменінне здаровага падыходу да жыцьця.

Сала належыць рацыёну народу, які прывык цяжка і ўсмак працаўца. Сытна і ўсмак пад'есяці. І заўсёды мець запас, кубелец *сала*, нацёртага часнаком, перасыпанага кменам і сольлю.

Сала — універсальнае. На лусьце хлеба, на патэльні паміж яечнай, на ражончыку пры цяпельцы. *Сала* — гэта *сала*. Кавалак дому, узятага ў дарогу, сагрэе, накорміць, ня дасыць прапасці. Асабліва калі дарога зьнянацьку, не па сваёй волі, як высылка, этап, вайна ці турма.

Скурка ў *сале*, як прыпей у песьні — скурку смаляць, шкрабуць, чысьцяць да белага, так, каб можна было і бяззубаму дзеду ці дзіцяці дашь пасмактаць. Матулі сьведчаць, што многія зь беларускіх дзяцей у ліку першых фразаў гаварылі: „Дай *шала*“.

Пра беларускіх песьняроў ходзіць такі фальклёрны жарт, дасюль не друкарваны: „Якуб Колас крычаў уголос, каб Янка Купала дастаў кусок *сала*“.

„*Сала*“ зразумелае абсалютна ўсіх славянскіх мовах. Ягоны варыянт „sadło“ даў падставу меркаваць, што пайшло ўсё ад слова „садзіць“ — бо *сала* гэта тое, што садзіцца на мясе. А колькі яго села ці нарасло, мераюць пальцамі. Кажуць: такі парсюк быў, *сала* на трох пальцы. Хто разбіраецца ў *сале*, лічыць за найлепшае *сала* з прорасцю — бел-чырвона-белае.

Салавей

Рыгор Барадулін

Салавей — маленькая шэраньская птушачка з анёльскім голасам. *Салаўіны* съпей зачароўвае, змушае забыцца на ўсё нялюдзкае і змрочнае. У няволі не съпявае. Быццам бы, каб *салавей* съпяваў і ў клетцы, яму выколваюць вочы — гэта ўжо мэтады вядомых органаў. *Салавей* — сымбал пазта. Пазта ўтрапёнага, асабліва калі пазт *салаўём* заліваецца перад қаханай, альбо *салавее* ад бяспання, шукаючы рыфму на запаветнае слова, рыфму съвежую, сваю. Праўда, ад *салаўіных гаёў* у нашай пазіці цямннее ў вачох. *Салавей* съпявае песьні съвету і людзям, а людзі, у сваю чаргу, пляюць песьні пра *салаўя*. Такі шчыры дуэт атрымліваецца. Песьні пра *салаўя* і самыя ўзвышаныя, кшталту:

Салавей, салавей — пташка дробная і гарэзлыяя,
Салавей, салавей, што на съвеце саладзей,
Ці гарэлка, ці мяドок, а ці ў дзеўкі перадок.

У „Дэкамэроне“, памятаеце, дзеўчына лавіла хлапечы *салаўя*, а ў часе хрэсбіннай песьні дзед цікавіўся іншым:

А дзед бабу разуваў, пад ножачку паглядаў.
Ой, бабулька, што за зъвер, я ж баюся, каб ня зьеў,
Ці ж ты ў лесе не бываў, чорных зъяроў не відаў,

Ты, дзядулька, не рабей, эта *птушка-салавей*.
 Ѕн і сывішча, і плець, і спакою не даець.

А ўзгадайце аповесьць Зымітрака Бядулі, якая так і называеца — „Сала-*вей*“. Высякаюцца лясы, алешнікі, усё цяжэй і цяжэй *салавую* віць гнязьдзеч-*ка*. Але трэба стараца так жыць, каб у души *салаўі* съпявалі.

Самагонка

Рыгор Барадулін

Самагонка, саматужска, самаробка, юруха, весялуха, кустоўка. Колькі ласкавых назваў для аднаго паняцця!

Самагонку на Беларусі гналі пры ўсіх рэжымах. Катлянку — у катлах (мела прысмак гарэлага). Паравую — спэцыяльнымі апаратамі рабілі. Каб стала чыстай, як съяза, самагонку пераганялі праз вугаль, праз рачны пясок. У такой тонкай справе, як гнаньне *самагонкі*, вялікае значэньне меў зъмейвік.

Некалі камуністыя пачыналі новы рух у кустох-раёнах — скарачэньне свайго партыйнага апарату. Дык дзядок слухаў, слухаў лектара дый заўва-*жыў*: „Апарат яно скараціць можна, толькі зъмееўка не чапайце“.

А ў кустох-пералесках *кустоўку* гналі. Бальшавікі выдавалі ўказ за ўка-*зам* супраць *самагонкі*, а людзі съпявалі:

Самагоначку мы гонім,
 Самагоначку мы п'ем,
 Нам апараты разъбіаюць,
 А мы новая куем.

Глынуўшы першаку, прыгаворвалася: і съвяты б паскакаў, каб *самагонкі* паспытаў. *Самагонка* была й застаеца самай трывалай валютай. Яе называ-*юць вадкі даляр*. Гэта *самагонка* падказвае слова скакухам і пяюхам:

Ашалела галава,
 Ашалелі ногі,
 А каб гэтай галаве
 Прычапілі рогі.

Самагонка можа зрабіць каго хочаш і бедным, і багатым, і бязрогім, і рагатым.

Самазванец

Сярэсук Сокалаў-Воюш

Самсон Самасуй — герой аповесьці Андрэя Мрыя „Запіскі Самсона Сама-*сuya*“ — тыповы *самазванец*, які суе сам сябе на кіраўнічыя пасады.

Звонку *самазванцы* — людзі съціпляя. Дый навошта выхваляцца, калі плоймы падданых штодня ўзносяць цябе да нябесаў. Але чым больш хістаецца пад нагамі глеба ў *самазванца*, тым часцей ён пачынае блытаць „мы“ і „я“ — „я зрабіў“, „я задумаў“, „я вырашыў“.

У тлумачальным слоўніку беларускае мовы знаходзім вытворнае: *самазванства* й *самазваны* — той, які самавольна, незаконна прысвоіў сабе чужое імя, званыне. „Стрэльбай грукнуў у дзверы, — падае слоўнік прыклад з Аркадзя Кулішова, — „Выходзь да мяне, Гаспадар *самазваны*, на ганак!“.